



ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ПАСПОРТ

ВОЗДУХОДУВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ELITECH

СВ 350Э (Е1608.005.00)



ПАШПАРТ

ПАВЕТРАДУЎКА ЭЛЕКТРЫЧНАЯ ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ

ЭЛЕКТРЛІК АУА ҮРЛЕГІШ ELITECH



RU

Паспорт изделия

3 - 17 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

18 - 33 Старонка

KZ

Өнім паспорты

34 - 49 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с информацией, подробно изложенной в данном паспорте и тщательно соблюдать рекомендации производителя по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта. Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надёжной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надёжность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления. В результате этого происходят изменения в технических характеристиках и внешнем виде устройства, и содержание паспорта может не полностью соответствовать приобретённому изделию. Имейте это в виду, изучая данный паспорт*.

(*) С последней версией паспорта изделия можно ознакомиться на сайте elitech.ru.

ВНИМАНИЕ!

При покупке проверьте изделие на отсутствие механических повреждений.

Проверьте комплектацию и ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

Порядок предъявления требований потребителя в отношении товара, в том числе товара, относящегося к технически сложным в соответствии с применимым законодательством, определяется действующим законодательством государства реализации товара.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	7
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ	8
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	10
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	12
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	13
11. УТИЛИЗАЦИЯ	14
12. СРОК СЛУЖБЫ	14
13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЁРЕ И СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА	14
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	14

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электрическая воздуходувка предназначена для бытовой уборки открытых приусадебных участков, придомовых территорий, дорожек, площадок и аналогичных поверхностей от листьев, сухой травы, бумажного мусора, лёгких растительных остатков и других лёгких сухих загрязнений с помощью направленного воздушного потока.

Воздуходувка предназначена для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц через исправный удлинитель, предназначенный для наружных работ.

Запрещается использовать воздуходувку для перемещения камней, стекла, металлических предметов, строительного мусора, горячей золы, тлеющих материалов, жидкостей, химических веществ, снега, льда, мокрых тяжёлых загрязнений, а также для очистки людей, животных, одежды, оборудования и помещений.

Воздуходувка не предназначена для профессионального, промышленного и коммерческого применения.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом работы внимательно изучите всю информацию, изложенную в Паспорте изделия. Сохраняйте Паспорт в течение всего периода эксплуатации изделия.

- Используйте воздуходувку только по её прямому назначению, указанному в данном паспорте.

- Ознакомьтесь с предупреждающими обозначениями на воздуходувке, если они предусмотрены производителем. Сохраняйте предупреждающие обозначения на изделии в течение всего срока его эксплуатации.

- Перед началом работы всегда проверяйте целостность конструкции изделия. В случае обнаружения каких-либо неисправностей прекратите эксплуатацию изделия и обратитесь в сервисный центр.

- Не работайте с воздуходувкой в состоянии усталости, алкогольного опьянения или после приёма лекарственных препаратов, снижающих реакцию и внимание.

- Не оставляйте без присмотра воздуходувку, подключённую к электрической сети.

- Не допускайте детей и животных к работающей воздуходувке.

- Во время работы не допускайте нахождения людей и животных в рабочей зоне. Минимальное безопасное расстояние до посторонних лиц и животных — не менее 15 м. Если кто-либо приблизился к рабочей зоне, немедленно выключите воздуходувку.

- Запрещается направлять воздушный поток на людей, животных, окна, автомобили, стеклянные поверхности и предметы, которые могут быть повреждены или от которых мусор может откошетить в сторону оператора.

- Перед началом работы осмотрите участок и удалите камни, стекло, проводу, металлические предметы, крупные ветки и другие предметы, которые могут быть отброшены воздушным потоком.

- Перед подключением воздуходувки к электрической сети, убедитесь, что электрическая сеть и розетка соответствуют техническим характеристикам воздуходувки, указанным в данном паспорте.

- При использовании воздуходувки вне помещения, используйте удлинитель, предназначенный для наружных работ. При подключении всегда учитывайте длину и сечение провода удлинителя. При длине кабеля удлинителя до 50 метров минимальное сечение медного провода должно быть не менее 1,5 мм². При длине кабеля удлинителя более 50 метров, минимальное сечение медного провода должно быть не менее 2,5 мм². Удлинитель должен быть оборудован температурным выключателем. При применении удлинителя барабанного типа, кабель должен быть размотан с барабана полностью.

- Соединение вилки и розетки удлинителя должно быть защищено от попадания воды и не должно лежать в воде, мокрой траве или грязи.

- Если кабель питания или удлинитель повреждён, перерезан, перегрет или запутался во время работы, немедленно выключите воздуходувку и отключите вилку от электрической сети. Не прикасайтесь к повреждённому кабелю до отключения питания. Эксплуатация изделия с повреждённым кабелем запрещена.

- Аккуратно обращайтесь с кабелем питания воздуходувки. Никогда не используйте кабель питания для переноски воздуходувки или извлечения вилки из розетки. Не располагайте кабель питания вблизи источников тепла, масла, острых краёв и движущихся деталей.

- При работе вне помещения подключайте воздуходувку к электрической сети через устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Перед началом работы проверяйте исправность УЗО в соответствии с инструкцией производителя.

- Не подвергайте воздуходувку воздействию дождя или влаги. Попадание воды в двигатель воздуходувки повышает риск поражения электрическим током.

- Не перегружайте двигатель воздуходувки во время работы. Режим работы воздуходувки повторно- кратковременный.

- Выключайте двигатель воздуходувки перед переходом на другой участок работы.

- Всегда отключайте воздуходувку от электрической сети перед чисткой, техническим обслуживанием и ремонтом.

- Используйте воздуходувку только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении.

- Не используйте воздуходувку во время дождя, грозы, сильного ветра, тумана, при плохой видимости и на мокрых скользких поверхностях.

- Работайте только стоя на земле. Запрещается использовать воздуходувку, находясь на лестнице, стремянке, крыше, дереве, автомобиле или другой нестабильной опоре.

- При работе на склонах сохраняйте устойчивое положение, двигайтесь шагом, не бегите и не работайте поперёк участков, где возможно поскальзывание или потеря равновесия.

- Используйте нескользящую закрытую обувь, длинные брюки и очки во время использования воздуходувки.

- Перед работой уберите длинные волосы под головной убор или закрепите их так, чтобы они не могли попасть в воздухозаборные отверстия. Не работайте в свободной одежде, с шарфами, шнурами, цепочками, галстуками и другими предметами, которые могут быть затянуты воздушным потоком.

- Держите волосы, одежду и посторонние предметы на безопасном расстоянии от воздухозаборных отверстий и выходного сопла. Запрещается закрывать воздухозаборные отверстия во время работы.

- Обслуживайте изделие у квалифицированных специалистов в авторизованных сервисных центрах, используя только оригинальные запасные части.

ВНИМАНИЕ! Запрещено вносить изменения в конструкцию изделия. Производитель и поставщик снимают с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения изделия). Выход из строя воздуходувки при внесении изменений в её конструкцию, не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ! Использование изделия в любых других целях, не предусмотренных назначением изделия, установленным производителем, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования изделия не по назначению. Выход из строя изделия при использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

ВНИМАНИЕ! При возникновении посторонних шумов при работе изделия, повреждений кабеля питания, механических повреждений корпуса воздуходувки, необходимо немедленно выключить воздуходувку и обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ	СВ 350Э
Код	E1608.005.00
Мощность, Вт	350
Расход воздуха, м³/ч	117 / 187
Скорость потока воздуха, м/с	33,5 / 53,6
Скорость вращения двигателя, об/мин	9500 / 13000
Количество скоростей	2
Напряжение и частота сети, В / Гц	230 / 50
Длина кабеля питания, м	0,4
Уровень шума, дБ(А)	92
Габаритные размеры, мм	890×145×160
Масса, кг	1,1

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.Воздуходувка	– 1шт.
2.Патрубок основной	– 1шт.
3.Патрубок дополнительный	– 1шт.
4.Паспорт изделия	– 1шт.

ВНИМАНИЕ! Комплект поставки может быть изменён без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! На дополнительные расходные аксессуары и вспомогательные инструменты, поставляемые в комплекте, гарантийные обязательства не распространяются.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ




Рис. 1

- 1 – патрубок дополнительный
- 2 – фиксатор патрубка
- 3 – патрубок основной
- 4 – кнопка фиксатора патрубка на корпусе
- 5 – выключатель
- 6 – кабель питания
- 7 – воздухозаборные отверстия

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките все элементы конструкции воздуходувки из упаковки и разложите на свободной площади. Убедитесь в наличии всех элементов конструкции воздуходувки в заявленном количестве.

2. Перед сборкой и началом работы убедитесь, что выключатель находится в положении «0», а воздуходувка отключена от электрической сети.

3. Установите основной патрубок на воздуходувку таким образом, чтобы кнопка разблокировки патрубка совпала с ответным пазом на съёмном патрубке. Соедините съёмный патрубок с воздуходувкой до щелчка (рис.2). Кнопка разблокировки патрубка должна защёлкнуться в прорези патрубка.

4. Установите дополнительный патрубок на основной патрубок (рис.2).

5. После установки патрубков потяните их рукой без чрезмерного усилия и убедитесь, что фиксаторы защёлкнуты, патрубки не имеют люфта и не отсоединяются самопроизвольно. Запрещается включать воздухоудувку без установленных и зафиксированных патрубков.




Рис. 2

ВНИМАНИЕ! Для подключения используйте исправный удлинитель для наружных работ. Перед подключением убедитесь, что выключатель воздухоудувки находится в положении «0», кабель полностью размотан, а соединение вилки и розетки расположено в сухом месте.

4. Подключите кабель питания воздухоудувки к электрической сети через удлинитель.

Во избежание отключения воздухоудувки от электрической сети во время работы, используйте фиксатор кабеля удлинителя на рукоятке воздухоудувки (рис. 3).




Рис. 3

Осмотрите рабочий участок. Удалите камни, стекло, проволоку, металлические предметы, крупные ветки, мокрый тяжёлый мусор и другие предметы, которые могут быть отброшены воздушным потоком, повредить изделие или травмировать оператора и окружающих.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Воздуходувка оснащена двумя режимами работы. Для включения воздуходувки установите выключатель 5 (рис.1) в позицию «1» или «2» (рис. 4), в зависимости от выбранного режима. Для выключения воздуходувки установите выключатель в позицию «0» (рис. 4).



Рис. 4

Перед включением убедитесь, что патрубки установлены и зафиксированы, воздухозаборные отверстия не закрыты, кабель и удлинитель не находятся перед соплом и не попадают в рабочую зону.

При включении удерживайте воздуходувку двумя руками или одной рукой за штатную рукоятку так, чтобы сохранять полный контроль над изделием. Не направляйте сопло на себя, людей, животных, окна, автомобили и хрупкие предметы.

Начинайте работу с пониженного режима, если участок находится рядом со стенами, бордюрами, автомобилями, стеклянными поверхностями или другими предметами, от которых мусор может от ricochetить.

Рекомендации по эксплуатации

1. Удерживая трубу воздуходувки под углом приблизительно 45° к земле, ведите трубу над землёй движениями из стороны в сторону так, чтобы край трубы располагался на высоте примерно 5-10 см над землёй.
2. Если воздушный поток слишком сильный, то выберите режим пониженной производительности, установив выключатель в положение «1» (рис.4) и/или поднимите устройство немного выше от обрабатываемой поверхности.
3. Во время работы не закрывайте воздухозаборные отверстия и не прижимайте сопло к земле, стенам, бордюрам или куче мусора. При снижении производительности, изменении звука работы, появлении запаха гари или перегреве корпуса выключите воздуходувку, отключите её от сети и дайте двигателю остыть.
4. После 15 минут непрерывной работы сделайте перерыв в 15 минут, не допускайте перегрева двигателя.
5. При уборке растительных остатков (травы, листьев и т.п.) работайте в сухую погоду.
6. Для сбора мусора, сдуйте его в выбранное (приготовленное) заранее место, а затем соберите мусор с помощью лопаты или другого инструмента в садовую тачку, мешок и т.п.
7. Не используйте воздуходувку для раздувания костров, углей, тлеющих материалов, пыли от цемента, штукатурки, удобрений, химических веществ и других опасных веществ.
8. При работе в сухих пыльных условиях используйте респиратор или защитную маску. После работы в условиях повышенной запылённости очистите воздухозаборные отверстия и корпус изделия.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед техническим обслуживанием проверяйте, что воздуходувка отключена от электрической сети.

После каждого использования очистите корпус, патрубки, сопло, воздухозаборные отверстия и зону выхода воздушного потока от пыли, травы, листьев и другого мусора.

Запрещается промывать воздуходувку водой, погружать её в воду, направлять на неё струю воды или использовать аппарат высокого давления. Попадание воды внутрь корпуса может привести к поражению электрическим током и выходу изделия из строя.

Перед очисткой или устранением засора выключите воздуходувку, дождитесь полной остановки крыльчатки и отключите вилку от электрической сети.

Регулярно проверяйте состояние корпуса, патрубков, фиксаторов патрубков, выключателя, кабеля питания, вилки и удлинителя. При наличии трещин, сколов, следов перегрева, деформации корпуса, повреждения кабеля или повышенной вибрации эксплуатация запрещена до проверки изделия в авторизованном сервисном центре.

Не разбирайте корпус воздухоудувки самостоятельно и не пытайтесь получить доступ к крыльчатке. Работы, требующие разборки корпуса, должны выполняться только в авторизованном сервисном центре.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Низкая производительность.	1. Патрубок установлен не до конца. 2. Вентиляционные отверстия забились мусором.	1. Установите патрубок до упора, чтобы быстро-съемный замок защёлкнулся. 2. Очистите вентиляционные отверстия.
Электродвигатель не запускается.	1. Нет напряжения в электрической сети. 2. Неисправен сетевой удлинитель. 3. Неисправен выключатель. 4. Неисправен электродвигатель.	1. Проверьте наличие напряжения в электрической сети. 2. Замените удлинитель. 3. Обратитесь в сервисный центр для проверки выключателя. 4. Обратитесь в сервисный центр для проверки электродвигателя.
Двигатель перегревается, корпус сильно нагревается	Закрыты воздухозаборные отверстия; работа без перерыва; засорение патрубка; чрезмерная нагрузка.	Выключите изделие, отключите от сети, очистите отверстия и патрубки, дайте двигателю остыть. Соблюдайте режим 15 мин работы / 15 мин перерыва.

Воздуходувка сильно вибрирует или появился посторонний шум.	Попадание постороннего предмета; повреждение крыльчатки; повреждение корпуса; ослабление крепления патрубков.	Немедленно выключите изделие, отключите от сети, проверьте патрубки. При сохранении шума или вибрации обратитесь в сервисный центр.
Появился запах гари, искрение, дым.	Перегрев двигателя; повреждение электродвигателя; неисправность выключателя или кабеля.	Немедленно выключите изделие, отключите от сети. Эксплуатация запрещена. Обратитесь в сервисный центр.
Кабель или удлинитель повреждён.	Механическое повреждение; перегиб; перегрев; наезд садовой техникой.	Не прикасайтесь к повреждённому месту до отключения питания. Отключите изделие от сети. Замените удлинитель или обратитесь в сервисный центр для замены кабеля изделия.
Патрубок отсоединяется во время работы.	Патрубок установлен не до щелчка; повреждён фиксатор; загрязнена прорезь фиксатора.	Отключите изделие от сети, очистите посадочное место, установите патрубок до фиксации. При повреждении фиксатора эксплуатация запрещена.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -50° до $+50^{\circ}$ °C и относительной влажности до 80% (при температуре $+25^{\circ}$ °C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение

Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от $+5$ до $+40^{\circ}$ °C и относительной влажности до 80% (при температуре $+25^{\circ}$ °C).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие в соответствии с действующими правилами утилизации электрического и электронного оборудования.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЁРЕ И СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортёре, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находятся в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте elitech.ru.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);

- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорением вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждений, наступивших вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;
- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов;
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов;
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряжённых или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;
- выхода из строя сменных приспособлений (звёздочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилкок, звёздочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшего выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- недостаточного количества масла или несоответствия типа масла в картере у компрессоров, 4-тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);
- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колёса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щётки, ведущие звёздочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапаны моек высокого давления, и т. п.), а также на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- вмешательства с повреждением шлицев крепёжных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____


Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

Претензий по внешнему виду товара и комплекту поставки не имею.

_____ (Подпись покупателя)



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

(заполняется сервисным центром)

Дата приёмки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

(заполняется сервисным центром)

Дата приёмки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

(заполняется сервисным центром)

Дата приёмки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем, што выбралі прадукцыю ELITECH! Мы рэкамендуем вам уважліва прачытаць падрабязную інфармацыю, выкладзеную ў гэтай інструкцыі, і дакладна выконваць рэкамендацыі вытворцы адносна бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнага абслугоўвання абсталявання.

Інфармацыя, якая змяшчаецца ў гэтай інструкцыі, заснавана на тэхнічных спецыфікацыях, даступных на момант публікацыі.

Гэта кіраўніцтва змяшчае неабходную і дастатковую інфармацыю для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі прадукту.

У рамках нашай пастаяннай працы па ўдасканаленні прадукцыі вытворца пакідае за сабой права ўносіць змены ў яе канструкцыю — без уплыву на надзейнасць або эксплуатацыйную бяспеку — без асобнага паведамлення.

У выніку могуць адбыцца змены ў тэхнічных характарыстыках і знешнім выглядзе прылады, і змест гэтага кіраўніцтва можа не цалкам адпавядаць прадукту, які вы набылі. Калі ласка, майце гэта на ўвазе падчас чытання гэтага кіраўніцтва*.

(*) Апошняя версія тэхнічнага апісання прадукту даступная на сайце elitech.ru.

УВАГА!

Пасля набыцця праверце прадукт на наяўнасць механічных пашкоджанняў.

Праверце змесціва ўпакоўкі і азнаёмцеся з умовамі гарантыі.

Працэдура падачы спажывцамі прэтэнзій адносна тавараў, уключаючы тавары, якія класіфікуюцца як тэхнічна складаныя ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам, вызначаецца заканадаўствам краіны, дзе адбываецца продаж тавараў.

ЗМЕСТ

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ.....	20
2. БЯСПЕКАВЫЯ ПАРАДЫ.....	20
3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ	23
4. ЗМЕСТ	23
5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ	24
6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ВЫКАРЫСТАННЯ.....	24
7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ.....	26
8. АБСЛУГОЎВАННЕ	27
9. МАГЧЫМЫЯ ПАЛОМКІ І МЕТАДЫ ІХ УСУНЕННЯ	28
10. ТРАНСПАРТАВАННЕ І ЗАХОЎВАННЕ	29
11. УТЫЛІЗАЦЫЯ	29
12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ	29
13. КАНТАКТНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ ВЫТВОРЦА, ІМПАРЦЁРА,	30
А КАНТАКТНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ АБ	
СЕРТЫФІКАЦЫІ/ДЕКЛАРАЦЫІ І ДАТА ВЫТВОРСТВА.....	30
14. УМОВЫ ГАРАНТЫІ	30

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Электрычны дзьмухалка прызначаны для бытавой ачысткі адкрытых садовых участкаў, тэрыторый вакол дома, сцэжак, дзіцячых пляцовак і падобных паверхняў, выдалення лісця, сухой травы, папярковых адходаў, лёгкіх раслінных рэшткаў і іншых лёгкіх сухіх адкідаў з дапамогай накіраванага патоку паветра.

Лістасмокер прызначаны для працы ад аднафазнай сеткі пераменнага току напружаннем 230 В і частотой 50 Гц праз абслугоўваемы падаўжальнік, прыдатны для выкарыстання на адкрытым паветры.

Не выкарыстоўвайце дзьмухалку для перамяшчэння камянёў, шкла, металічных прадметаў, будаўнічага смецця, гарачага попелу, тлеючых матэрыялаў, вадкасцей, хімікатаў, снегу, лёду або мокрага, цяжкага смецця, а таксама для ачысткі людзей, жывёл, адзення, абсталявання або памяшканняў.

Лістаноса не прызначаны для прафесійнага, прамысловага або камерцыйнага выкарыстання.

2. БЯСПЕКАВЫЯ ПАРАДЫ

- Перад пачаткам працы ўважліва прачытайце ўсю інфармацыю, прыведзеную ў кіраўніцтве па эксплуатацыі. Захавайце кіраўніцтва на ўвесь перыяд выкарыстання прадукту.

- Выкарыстоўвайце дзьмухалку толькі па прызначэнні, як пазначана ў гэтай інструкцыі.

- Азнаёмцеся з усімі папераджальнымі надпісамі на дзьмухалцы, калі яны прадугледжаны вытворцам. Захоўвайце папераджальныя надпісы на прадукце на працягу ўсяго тэрміну яго службы.

- Заўсёды правярайце тэхнічны стан прылады перад пачаткам працы. Калі вы выявілі якія-небудзь няспраўнасці, спыніце выкарыстанне прылады і звярніцеся ў сэрвісны цэнтр.

- Не ўключайце дзьмухаўку, калі вы стомленыя, знаходзіцеся пад уплывам алкаголю або пасля прыёму лекаў, якія пагаршаюць рэакцыю ці канцэнтрацыю ўвагі.

- Не пакідайце дзьмухалку без нагляду, калі яна падключана да сеткі.

- Падчас працы з духаўкай не дазваляйце дзецям і жывёлам знаходзіцца побач з ёй.

- Не дазваляйце людзям або жывёлам знаходзіцца ў зоне працы падчас працы дзьмухалкі. Мінімальнае бяспечнае адлегласць ад прысутных і жывёл складае не менш за 15 м. Калі хто-небудзь падыходзіць да зоны працы, неадкладна выключыце дзьмухалку.

- Не накіроўвайце патак паветра на людзей, жывёл, вокны, транспартныя сродкі, шкляныя паверхні або на аб'екты, якія могуць быць пашкоджаны або з якіх аскепкі могуць адляцець да аператара.

- Перад пачаткам працы агледзьце тэрыторыю і прыбярэце камяні, шкло, дрот, металічныя прадметы, буйныя галіны і іншыя рэчы, якія могуць быць аднесеныя паветраным патокам.

- Перад падключэннем дзьмухалкі да сеткі пераканайцеся, што сеткавае напружанне і разетка адпавядаюць тэхнічным характарыстыкам дзьмухалкі, указаным у гэтай інструкцыі.

- Пры выкарыстанні лістагана на адкрытым паветры выкарыстоўвайце падаўжальнік, прызначаны для выкарыстання на вуліцы. Заўсёды ўлічвайце даўжыню і папярэчны перасек падаўжальніка пры яго падключэнні. Для падаўжальнікаў даўжынёй да 50 метраў мінімальны папярэчны перасек меднага правадніка павінен быць не менш за 1,5 мм². Калі працягвальнік даўжэйшы за 50 метраў, мінімальная плошча папярэчнага перасеку меднага правадніка павінна быць не менш за 2,5 мм². Працягвальнік павінен быць абсталяваны тэрмічным аўтаматычным адключальнікам. Пры выкарыстанні працягвальніка на барабане кабель павінен быць цалкам размотан.

- Злучэнне паміж штэкерам і разеткай падаўжальніка павінна быць абаронена ад вады і не павінна знаходзіцца ў вадзе, на мокрай траве або ў брудзе.

- Калі сілавы кабель або падаўжальнік пашкоджаны, перагрэты, забытаны або зачэпіўся падчас працы, неадкладна выключыце лістабой і адключыце штэкер ад сеткі. Не дакранайцеся да пашкоджанага кабелю, пакуль не будзе выключана сілкаванне. Забараняецца выкарыстоўваць прыладу з пашкоджаным кабелем.

- Абыходзьцеся з сілавым кабелем дзьмушкі асцярожна. Ніколі не выкарыстоўвайце сілавы кабель для пераноскі дзьмушкі або для выцягвання штэкера з разетки. Не кладзіце сілавы кабель побач з крыніцамі цяпла, масла, вострымі краямі або рухомымі часткамі.

- Пры працы на адкрытым паветры падключайце дзьмухаўку да сеткі праз прыладу абароны ад уцечкі току (УЗТ) з намінальным токам адключэння не больш за 30 мА. Перад пачаткам працы пераканайцеся, што УЗТ знаходзіцца ў спраўным стане ў адпаведнасці з інструкцыямі вытворцы.

- Не падвргаіце вентыляттар уздзеянню дажджу або вільгаці. Патрапленне вады ў рухавік вентылятара павялічвае рызыку ўдару токам.

- Не перагружайце рухавік дзьмухалкі падчас яе працы. Дзьмухалка прызначана для перарывістай працы.

- Выключыце рухавік вентылятара перад пераходам да іншага працоўнага месца.

- Заўсёды адключайце вентыляттар ад сеткі перад чыстай, абслугоўваннем або рамонтам.

- Выкарыстоўвайце дзьмухалку толькі ў дзённы час або пры добрым штучным асвятленні.

- Не выкарыстоўвайце дзьмухаўку падчас дажджу, навальніц, моцнага ветру, туману, пры дрэннай бачнасці або на вільготных, слізкіх паверхнях.

- Працуйце з дзьмухаўцом толькі стоячы на зямлі. Не выкарыстоўвайце дзьмухавец, знаходзячыся на лесвіцы, драбінах, даху, дрэве, транспартным сродку або любой іншай няўстойлівай паверхні.

- Пры працы на схілах захоўвайце стабільнае становішча; рухайцеся крок за крокам; не бегайце і не працуйце ў папярэкіх месцах, дзе вы можаце паслізнуцца або страціць раўнавагу.

- Падчас працы з дзьмухалкай надзявайце неслізготны закрыты абутак, доўгія штаны і ахоўныя акуляры.

- Перад пачаткам працы закаліце доўгія валасы пад капялюш або завяжыце іх так, каб яны не трапілі ў паветразаборнікі. Не працуйце ў вопратцы свабоднага крою або ў шаліках, шнурах, ланцужках, галыштуках ці іншых прадметах, якія могуць зацягнуцца патокам паветра.

- Трымайце валасы, адзенне і чужародныя прадметы на бяспечнай адлегласці ад уваходных адтулін для паветра і выхаднога сопла. Не затуляйце ўваходныя адтуліны для паветра падчас працы з інструментам.

- Абслугоўванне прадукту павінны праводзіць кваліфікаваныя спецыялісты ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, выкарыстоўваючы толькі арыгінальныя запчасткі.

ПАПЯРЭДЖАННЕ! Не ўносьце змены ў канструкцыю прадукту. Вытворца і пастаўшчык не нясуць адказнасці за любыя наступствы, якія ўзніклі ў выніку такіх змен (уключаючы цялесныя пашкоджанні і пашкоджанне прадукту). Адмова работы вентылятара ў выніку змен у яго канструкцыі не пакрываецца гарантыяй.

ПЕРАСТЯРОГА! Выкарыстанне прадукту ў любой іншай мэце, акрамя той, што ўказана вытворцам, з'яўляецца парушэннем бяспечных умоў эксплуатацыі і анулюе гарантыйныя абавязацельствы пастаўшчыка. Вытворца і пастаўшчык не нясуць адказнасці за шкоду, нанесеную ў выніку няправільнага выкарыстання прадукту. Адмова прадукту ў выніку няправільнага выкарыстання не пакрываецца гарантыяй.

КРЫТЭРЫІ ўмоваў адмоўлення

ПЕРАСТЯРОГА! Калі вы заўважылі якія-небудзь незвычайныя гукі падчас працы прадукту, пашкоджанне сілкавальнага кабеля або механічнае пашкоджанне корпуса вентылятара, вы павінны неадкладна выключыць вентылятар і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр для ўхілення недахопаў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ	СВ 350Э
Код	E1608.005.00
Мощность, Вт	350
Расход воздуха, м³/ч	117 / 187
Скорость потока воздуха, м/с	33,5 / 53,6
Скорость вращения двигателя, об/мин	9500 / 13000
Количество скоростей	2
Напряжение и частота сети, В / Гц	230 / 50
Длина кабеля питания, м	0,4
Уровень шума, дБ(А)	92
Габаритные размеры, мм	890×145×160
Масса, кг	1,1


4. ЗМЕСТ

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1.Духаўка | – 1 шт. |
| 2.Асноўны шланг | – 1 шт. |
| 3.Дадатковы шланг | – 1 шт. |
| 4.Тэхнічны ліст на прадукт | – 1 шт. |

ЗВЯРНІЦЕ УВАГУ! Змест камплектацыі можа быць зменены без папярэдняга паведамлення.

УВАГА! Гарантыя не распаўсюджваецца на дадатковыя расходныя прыналежнасці і дапаможныя інструменты, якія пастаўляюцца ў камплекце.

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ



Рыс. 1

- 1 – дадатковая труба
- 2 – хамут для трубы
- 3 – асноўны труба
- 4 – кнопка адпускання хамута шланга на корпусе
- 5 – выключальнік
- 6 – сілавы кабель
- 7 – вентыляцыйныя адтуліны

6. ПАДРЫХОЎКА ДА ВЫКАРЫСТАННЯ

1. Дастаньце ўсе кампаненты вентылятара з упакоўкі і раскладзіце іх на роўнай паверхні. Праверце наяўнасць усіх кампанентаў вентылятара ў патрэбнай колькасці.

2. Перад зборкай і пачаткам працы пераканайцеся, што выключальнік знаходзіцца ў пазіцыі «0» і што вентылятар адключаны ад сеткі.

3. Усталюйце асноўную трубу на вентылятар так, каб кнопка адключэння трубы супала з адпаведным пазам на здымнай трубе. Злучыце здымную трубу з вентылятарам, пакуль яна не ўсклікіць (мал. 2). Кнопка адключэння трубы павінна ўвайсці ў паз на трубе.

4. Надзеўце дапаможны шланг на асноўны (мал. 2).

5.Пасля ўстаноўкі шлангаў акуратна пацягніце іх уручную і пераканайцеся, што фіксуючыя механізмы спрацавалі, шлангі не маюць гульняў і не ад'ядноўваюцца самастойна. Не ўключаўце вентылятар, пакуль шлангі не ўстаноўлены і не зафіксаваны.



Рис. 2

ПЕРАСТРАХОВКА! Пры падключэнні прылады выкарыстоўвайце працоўны падаўжальнік, прыдатны для выкарыстання на адкрытым паветры. Перад падключэннем пераканайцеся, што выключальнік вентылятара знаходзіцца ў становішчы «0», кабель цалкам адмоткінуты, а штэкер і разетка знаходзяцца ў сухім месцы.

4. Падключыце сілавы кабель вентылятара да сеткі праз падаўжальнік.

Каб прадухіліць адключэнне вентылятара ад сеткі падчас працы, выкарыстоўвайце кліп для кабеля падаўжальніка на ручцы вентылятара (мал. 3).




Рис. 3

Агледзьце працоўнае месца. Прыбярэце камяні, шкло, дрот, металічныя прадметы, буйныя галіны, мокрыя цяжкія смецце і іншыя прадметы, якія могуць быць аднесеныя паветраным патокам, пашкодзіць апарат або прывесці да траўмы аператара і мінакоў.

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Дзьмухалка мае два рэжымы працы. Каб уключыць дзьмухалку, усталюйце выключальнік 5 (мал. 1) у становішча «1» або «2» (мал. 4) у залежнасці ад выбранага рэжыму. Каб выключыць дзьмухалку, усталюйце выключальнік у становішча «0» (мал. 4).



Рыс. 4

Перад уключэннем пераканайцеся, што шлангі ўсталяваны і замацаваны, што вентыляцыйныя адтуліны не заблакаваны, а кабель і падаўжальнік не знаходзяцца перад насадкай або ў зоне працы.

Пры ўключэнні трымайце дзьмухалку абедзвюма рукамі або адной рукой за стандартную ручку, каб захаваць поўны кантроль над прыладай. Не накіроўвайце сопла на сябе, іншых людзей, жывёл, вокны, аўтамабілі або крохкія прадметы.

Пачніце працу з больш нізкімі наладамі, калі працозная зона знаходзіцца побач са сценамі, бардзюрамі, аўтамабілямі, шклянымі паверхнямі або іншымі аб'ектамі, з якіх можа адскочыць смецце.

Інструкцыя па эксплуатацыі

1. Трымаючы трубу дзьмушкі пад вуглом прыкладна 45° да зямлі, рухайце трубу туды-сюды над зямлёй так, каб край трубы знаходзіўся прыкладна на 5–10 см над зямлёй.

2. Калі паток паветра занадта моцны, выберыце рэжым з меншай магутнасцю, усталяваўшы пераключальнік у пазіцыю «1» (мал. 4), і/або крыху падняйце прыладу над паверхняй, якую чысцяць.

3. Падчас працы не закаркоўвайце вентыляцыйныя адтуліны і не прыціскайце сопла да зямлі, сцен, бардзюраў або куч смецця. Калі прадукцыйнасць знізіцца, зменіцца ўзровень працоўнага шуму, адчуецца пах гару або корпус перагрэецца, выключыце дзыхалку, адключыце яе ад сеткі і дайце рухавіку астыць.

4. Праз 15 хвілін бесперапыннай працы зрабіце 15-хвілінны перапынак, каб прадухіліць перагрэў рухавіка.

5. Пры расчыстцы раслінных рэшткаў (трава, лісце і г.д.) працуйце ў сухое надвор'е.

6. Каб сабраць смецце, дуйце яго ў вызначанае (падрыхтаванае) месца, затым сабярэйце смецце рыдлёўкай або іншым інструментам у садовую тачку, мех і г.д.

7. Не выкарыстоўвайце дзыхалку для распальвання агню, распаўсюджвання вуглёў, распаўсюджвання тлеючых матэрыялаў або пылу ад цэменту, тынкоўкі, угнаенняў, хімікатаў ці іншых небяспечных рэчываў.

8. Пры працы ў сухіх, пыльных умовах насіце рэспіратар або ахоўную маску. Пасля працы ў пыльных умовах ачысціце паветразаборнікі і корпус прылады.

8. АБСЛУГОЎВАННЕ

ПАПЯРЭДЖАННЕ! Перад выкананнем любога тэхнічнага абслугоўвання пераканайцеся, што дзыхалка адключана ад сеткі.

Пасля кожнага выкарыстання ачысціце корпус, шлангі, насадку, вентыляцыйныя адтуліны і зону выхаду паветра ад пылу, травы, лісця і іншага смецця.

Не мойце вентылятар вадой, не апускайце яго ў ваду, не накіроўвайце на яго струмень вады і не выкарыстоўвайце высокацісквы ачышчальнік. Пранікненне вады ў корпус можа прывесці да ўдару токам і пашкоджання прылады.

Перад чысткай або прачысткай закаркавання выключыце дзыхалку, дачкайцеся поўнага спынення рабочага кола і адключыце прыладу ад сеткі.

Рэгулярна правярайце стан корпуса, шлангаў, хамутаў, выключальніка, сілавога кабеля, штэпселя і падаўжальніка. Пры выяўленні расколін, сколаў, прыкмет перагрэву, дэфармацыі корпуса, пашкоджання кабеля або празмерных вібрацый не выкарыстоўвайце прыладу да правядзення яе агляду ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры.

Не раскрывайце корпус вентылятара самастойна і не спрабуйце атрымаць доступ да рабочага кола. Любыя работы, якія патрабуюць раскрыцця корпуса, павінны праводзіцца толькі ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры.

9. МАГЧЫМЫЯ ПАЛОМКІ І МЕТАДЫ ІХ УСУНЕННЯ

Табліца 2

Непаладка	Магчымая прычына	Меры па ліквідацыі
Зніжанае прадукцыйнасць.	1. Разводка не цалкам устаўлена. 2. Вентыляцыйныя адтуліны забітыя смеццем.	1. Устаўце трубу цалкам, пакуль фіксуеце зашчаўбок не кладзе на месца. 2. Ачысціце вентыляцыйныя адтуліны.
Электрарухавік не заводзіцца.	1. Адсутнічае сеткавая напруга. 2. Падаўжальнік няспраўны. 3. Пераключальнік няспраўны. 4. Электрарухавік няспраўны.	1. Праверце наяўнасць напружання ў сетцы. 2. Замяніце падаўжальнік. 3. Звярніцеся ў сэрвісны цэнтр для праверкі выключальніка. 4. Звярніцеся ў сэрвісны цэнтр для праверкі электрарухавіка.
Матор пераграваецца, корпус моцна награвецца	Засор вентыляцыйных адтулін; бесперапынная праца; засор трубы; празмерная нагрузка.	Выключыце прыбор, выміце штэкер з разетки, прачысціце вентыляцыйныя адтуліны і трубку і дайце рухавіку астыць. Захоўвайце цыкл працы 15 хвілін уключэння і 15 хвілін выключэння.
Вентылятар моцна вібрае або з'явіўся незвычайны шум.	У прыладу трапіў чужы прадмет; пашкоджанне рабочага кола; пашкоджанне корпуса; няшчыльнае злучэнне шлангаў.	Неадкладна выключыце прыладу, адключыце яе ад сеткі і праверце шлангі. Калі шум або вібрацыя захоўваецца, звярніцеся ў сэрвісны цэнтр.
Чуецца пах гару, іскранне або з'явіўся дым.	Перагрэў рухавіка; пашкоджанне электрарухавіка; няспраўнасць выключальніка або кабеля.	Неадкладна выключыце прыладу і адключыце яе ад сеткі. Не выкарыстоўвайце прыладу. Звярніцеся ў сэрвісны цэнтр.

Кабель або падаўжальнік пашкодзаны.	Механічнае пашкоджанне; скручванне; перагрэў; праезд падчас працы садовай тэхнікай.	Не дакранайцеся да пашкоджанага месца, пакуль не выключыцца сілкаванне. Адключыце прыладу ад сеткі. Замяніце падаўжальнік або звярніцеся ў сэрвісны цэнтр для замены кабеля прылады.
Шланг аслабляецца падчас працы.	Шланг не ўстаўлены да клацання; пашкодзаны механізм фіксацыі; забруджаны слот у механізме фіксацыі.	Адключыце прыладу ад сеткі, ачысціце месца злучэння і надзеньце шланг, пакуль ён не клацне на месца. Не выкарыстоўвайце прыладу, калі механізм фіксацыі пашкодзаны.

10. ТРАНСПАРТАВАННЕ І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка

Прадукт у ўпакоўцы вытворцы можа транспартавацца ўсімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад -50° да $+50^{\circ}$ °C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы $+25^{\circ}$ °C), у адпаведнасці з правіламі перавозкі тавараў, якія прымяняюцца да адпаведнага віду транспарту.

Захоўванне

Прадукт павінен захоўвацца ў арыгінальнай упакоўцы вытворцы ў абагрэтым, вентыляваным памяшканні пры тэмпературы ад $+5$ да $+40^{\circ}$ °C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы $+25^{\circ}$ °C).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвайце выраб або яго кампаненты са смеццем бытавога прызначэння. Адказна пазбаўляйцеся ад вырабу ў адпаведнасці з дзеючымі нарматыўнымі актамі аб утылізацыі электраабсталявання і электроннай апаратуры.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Гэты прадукт класіфікуецца як бытавая тэхніка. Тэрмін службы складае 5 гадоў.

13. КАНТАКТНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ ВЫТВОРЦА, ІМПАРЦЁРА, А КАТАКТНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ АБ СЕРТЫФІКАЦЫІ/ДЕКЛАРАЦЫІ І ДАТА ВЫТВОРСТВА

Падрабязную інфармацыю пра вытворцу, імпарцёра і ўпаўнаважанага прадстаўніка, а таксама звесткі аб сертыфікацыі, можна знайсці ў Дадатку 1 да Тэхнічнага апісання прадукту.

14. УМОВЫ ГАРАНТЫІ

Гарантыйны тэрмін на прадукт складае 24 месяцы з даты продажу спажыўцу.

Тэрмін службы прадукту і яго кампанентаў вызначаецца вытворцам і ўказваецца ў Спецыфікацыі прадукту.

Падчас гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае выпраўленне недахопаў, выкліканых вытворчымі дэфектамі. Рамонт і праверка прадукцыі пасля выяўлення недахопу павінны праводзіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны спіс якіх можна знайсці на сайце elitech.ru.

Гарантыйны рамонт праводзіцца пры прад'яўленні доказаў куплі і гарантыйнага талона; пры іх адсутнасці тэрмін гарантыі разлічваецца з даты вытворчасці.

Запчасткі, замененыя ў рамках гарантыі, становяцца ўласнасцю сэрвіснага цэнтра.

Гарантыя не распаўсюджваецца на прадукцыю, у якой дэфекты ўзніклі ў выніку:

- невыканання ўмоў і правіл эксплуатацыі, захоўвання і/або перавозкі прадукту, а таксама ў выпадку адсутнасці, частковай адсутнасці або пашкоджання ідэнтыфікацыйнай пласціны і/або серыйнага нумара прадукту;

- эксплуатацыі прадукту пры наяўнасці прыкмет няспраўнасці (павышаны ўзровень шуму, вібрацыі, перагрэву, няроўная праца, страта магутнасці, зніжэнне хуткасці, моцнае іскрачынне, пах гару або незвычайныя выхляпныя газы);

- механічныя пашкоджанні (расколіны, сколы, ўвагнутасці, дэфармацыі і г.д.);

- пашкоджанні, выкліканыя ўздзеяннем карозійнага асяроддзя, высокіх тэмператур або іншых знешніх фактараў, што прыводзіць да карозіі металічных частак;

- пашкоджанні, выкліканыя моцным унутраным або знешнім забруджваннем, пранікненнем у прадукт чужых прадметаў, вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, закаркаваннем вентыляцыйных каналаў (адтулін) і масляных праходаў, а таксама пашкоджанні, якія з'явіліся ў выніку перагрэву, няправільнага захоўвання або неналежага абслугоўвання;

- натуральны знос падшыпнікаў, дэталей трэння і перадачы, а таксама матэрыялаў;

- несанкцыянаванае ўмяшанне ў лічыльнік працоўных гадзін або пашкоджанне яго;

- перагрузку або няправільную эксплуатацыю. Відавочнымі прыкметамі перагрузкі прадукту з'яўляюцца (але не абмяжоўваюцца імі): з'яўленне дэфармацыі, адначасовая адмова спалучаных або паслядоўных кампанентаў, такіх як ротар і статар, адмова зубчастага перадачы рэдуктарнай каробкі і арматуры, асноўнага катушка трансфарматара, дэфармацыя або плаўленне дэталей, збораў прадукту або правадоў электрамашыны ў выніку высокіх тэмператур, а таксама з-за таго, што параметры сеткі не адпавядаюць тым, што ўказаны ў табліцы характарыстык гэтага прадукту;

- выхад з ладу зменных частак (зубчастыя шпулькі, ланцугі, кіруючыя пласціны, сопла, дыскі, лязы для кустарэзаў, газонакасілак і трымераў, шнур і галоўкі трымера, ахоўныя каўпакі, акумулятары, свечы, паліўныя і паветраныя фільтры, рамяні, пілы, зоркі, канусы, электродаў для зваркі, шлангі, фарсункі і распыляльнікі для мыек высокага ціску, кампаненты нацяжэння і мацавання (балты, гайкі, фланцы), паветраныя фільтры і г.д.), а таксама дэфекты прадукцыі, выкліканыя такімі відамі зносу і пашкоджанняў;

- невыкананне патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, што прыводзіць да выхаду з ладу поршневай групай (закліпанне поршневага кальца і/або наяўнасць драпін і пацёртасцей на ўнутранай паверхні цыліндра і паверхні поршня, або расколіна ці плаўленне падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

- недастатковае колькасць алею або выкарыстанне алею няправільнага тыпу ў картэры кампрэсараў і 4-тактных рухавікоў (пацёртасці і драпіны на поршневым штыры і каленчатым вале, нават калі ўсталяваны датчык узроўню алею);

- адмова расходных і хутказносных дэталей, заменных кампанентаў і аксесуараў (пускавыя прылады, прывадныя зубчастыя перадачы, ролікі-накіравальнікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльненні, масляныя ўшчыльненні, тармажныя накладкі, ахоўныя пакрыўкі, кантакты запальвання, тэрэчныя пары, счэпленні, змазка, вугляродныя шчоткі, вядучыя зоркі, зварныя патроны (сопла, насадкі і кіруючыя канаўкі), цыліндры, клапаны высокаціску, клапаны мыйных устаноў і г.д.), а таксама любыя адмовы прадукцыі, выкліканыя гэтымі відамі зносу і пашкоджанняў;

- несанкцыянаванае ўмяшанне, якое прывяло да пашкоджання пазавых паверхняў мацаванняў, ушчыльненняў, ахоўных налёпак і г.д.

Гарантыя не распаўсюджваецца на:

- Прадукты, у якіх былі зроблены змены або дапаўненні;
- Прадукцыю, прызначаную для бытавога выкарыстання, але выкарыстоўваную ў дзелавай дзейнасці або ў прафесійных ці прамысловых мэтах (як пазначана ў кіраўніцтве па эксплуатацыі);

- прафілактычнае і планавае тэхнічнае абслугоўванне прадукту (змазка, прымыўка, чыстка, рэгуляванне і г.д.);

- Дэфекты прадукту, выкліканыя выкарыстаннем неарыгінальных аксесуараў, спадарожных тавараў або запасных частак.



ГАРАНТИЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____

Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвай арганізацыі:

З умовамі гарантыйнага абслугоўвання азнаёмыя.
Прэтэнзій па вонкавым выглядзе тавара і камплекту пастаўкі не маю.

_____ (Подпіс пакупніка)

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңызға рахмет! Осы нұсқаулықта егжей-тегжейлі баяндалған ақпаратты мұқият оқып, жабдықты қауіпсіз пайдалану, іске қосу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі өндірушінің ұсынымдарын қатаң сақтауды ұсынамыз.

Осы нұсқаулықтағы ақпарат басылым шыққан кездегі қолжетімді техникалық сипаттамаларға негізделген.

Бұл нұсқаулық өнімнің сенімді және қауіпсіз жұмыс істеуі үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі үздіксіз жұмыстарымыз аясында өндіруші сенімділік пен жұмыс қауіпсіздігіне әсер етпей, алдын ала ескертусіз оның конструкциясын өзгерту құқығын өзінде қалдырады.

Нәтижесінде құрылғының техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрінде өзгерістер болуы мүмкін, және осы нұсқаулықтың мазмұны сіз сатып алған өнімге толық сәйкес келмеуі мүмкін. Осы нұсқаулықты оқығанда мұны ескеріңіз*.

(*) Өнімнің техникалық сипаттама парағының соңғы нұсқасы elitech.ru сайтында қолжетімді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өнімді сатып алғанда механикалық зақымдануларға тексеріңіз.

Қорап ішіндегі заттарды тексеріп, кепілдік шарттарымен танысыңыз.

Тауарларға, соның ішінде қолданыстағы заңнамаға сәйкес техникалық тұрғыдан күрделі деп танылған тауарларға қатысты тұтынушылардың талап-арыз беру тәртібі тауарлар сатылатын елдегі қолданыстағы заңнамамен анықталады.

МАЗМҰНЫ

1. КҮТІЛГЕН ПАЙДАЛАНУ	36
2. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	36
3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	39
4. МАЗМҰНЫ	39
5. ЖОБАЛАУ СИПАТТАМАСЫ	40
6. ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ	40
7. ПАЙДАЛАНУ	42
8. ҚОЛДАУ	43
9. МҮМКІН АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТҮЗЕТУ ӘДІСТЕРІ	44
10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ	45
11. ЖИЫНТЫҚТАУ	45
12. ПАЙДАЛАНУ МЕРЗІМІ	45
13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ	46
СЕРТИФИКАТ/ДЕКЛАРАЦИЯ МӘЛІМЕТТЕРІ МЕН ӨНДІРІС КҮНІ	46
14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕР	46

1. КҮТІЛГЕН ПАЙДАЛАНУ

Электрлік жапырақ үрлегіш ашық бақша учаскелерін, үй айналасындағы ауамақтарды, жолдарды, ойын алаңдарын және ұқсас беттерді тазалауға арналған, бағытталған ауа ағынын пайдалана отырып жапырақтарды, құрғақ шөпті, қағаз қалдықтарын, жеңіл өсімдік қалдықтарын және басқа да жеңіл, құрғақ қалдықтарды кетіру үшін.

Желдетуші жапырақтарды 230 В кернеулі, 50 Гц жиілікті бір фазалы ауыспалы ток желісінен сыртқы қолдануға арналған қызмет көрсетілетін ұзартқыш кабель арқылы қосуға арналған.

Бұл үрлегішті тастарды, шыны, металл заттарды, құрылыс қоқысын, ыстық күлді, жанып жатқан материалдарды, сұйықтықтарды, химикаттарды, қарды, мұзды немесе ылғалды, ауыр қоқыстарды тасымалдауға, сондай-ақ адамдарды, жануарларды, киім-кешекті, жабдықты немесе ғимараттарды тазалауға пайдалануға тыйым салынады.

Жапырақ үрлегіш кәсіби, өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

2. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Жұмысты бастамас бұрын Өнім нұсқаулығында көрсетілген барлық ақпаратты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты өнімді пайдалану мерзімі бойы сақтаңыз.

- Үрлегішті тек осы нұсқаулықта көрсетілген мақсатта пайдаланыңыз.

- Егер өндіруші желдеткіш корпусында ескерту жапсырмаларын орналастырған болса, олармен танысыңыз. Өнімнің қызмет ету мерзімі бойы ескерту жапсырмаларын сақтаңыз.

- Жұмысты бастамас бұрын өнімнің құрылымының бүтіндігін әрқашан тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, өнімді пайдалануды тоқтатып, сервис орталығына хабарласыңыз.

- Есіңізді жинамай, алкогольдің әсерінде немесе реакция уақытыңыз бен зейініңізді төмендететін дәрі-дәрмек қабылдағаннан кейін ауа үрлегішті пайдаланбаңыз.

- Құрылғы желіге қосуды тұрған кезде оны қадағаламай қалдырмаңыз.

- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде балалар мен жануарларды одан алыс ұстаңыз.

- Желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде жұмыс аймағында адамдар мен жануарлардың болуына жол бермеңіз. Көрермендер мен жануарлардан ең аз қауіпсіз қашықтық – кемінде 15 м. Егер біреу жұмыс аймағына жақындаса, желдеткішті дереу өшіріңіз.

- Ауа ағынын адамдарға, жануарларға, терезелерге, көліктерге, шыны беткейлерге немесе зақымдануы мүмкін және сынықтары операторға тиіп қалуы ықтимал заттарға бағыттамаңыз.

- Жұмысты бастамас бұрын аймақты тексеріп, тастарды, шыны, сымды, металл заттарды, ірі бұтақтарды және ауа ағынымен ұшып кетуі мүмкін басқа да заттарды алып тастаңыз.

- Думалғышты электр желісіне қосар алдында, осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес электр қуаты мен розетканың талаптарға сай екеніне көз жеткізіңіз.

- Ашық ауада жапырақ үрлегішті пайдаланған кезде ашық ауада қолдануға арналған ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Ұзартқыш сымды қосқан кезде оның ұзындығы мен көлденең қимасының ауданын әрдайым ескеріңіз. Ұзындығы 50 метрге дейінгі ұзартқыш сымдар үшін мыс өткізгіштің ең аз көлденең қимасының ауданы кемінде $1,5 \text{ мм}^2$ болуы керек. Егер ұзартқыш кабель 50 метрден ұзын болса, мыс өткізгіштің ең аз көлденең қимасы кемінде $2,5 \text{ мм}^2$ болуы тиіс. Ұзартқыш кабель термиялық ажыратқышпен жабдықталған болуы керек. Бобінді типті ұзартқыш кабельді пайдаланған кезде кабель бобіннен толығымен оралып алынған болуы тиіс.

- Удлинительдің штепсельдік ұясы мен розеткасы арасындағы қосылыс судан қорғалуы тиіс және оны суға, ылғалды шөпке немесе батпаққа қалдырмау керек.

- Егер қуат кабелі немесе ұзартқыш сым зақымдалған, кесілген, қызып кеткен немесе жұмыс кезінде шатасқан болса, жапырақ үрлегішті дереу өшіріп, штепсельді желіден ажыратыңыз. Қуат сөндірілмейінше зақымдалған кабельге қол тигізбеңіз. Зақымдалған кабельмен аспапты пайдалануға тыйым салынады.

- Үрлегіштің қуат кабелін абайлап ұстаңыз. Қуат кабелін үрлегішті көтеру немесе штепсельді розеткадан шығару үшін ешқашан пайдаланбаңыз. Қуат кабелін жылулық көздерге, майға, өткір жиектерге немесе қозғалмалы бөліктерге жақын қоймаңыз.

- Ашық ауада жұмыс істегенде үрлегішті 30 мА-ден аспайтын іске қосылу тогы бар қалдық ток құрылғысына (RCD) қосыңыз. Жұмысты бастамас бұрын RCD-нің өндірушінің нұсқауларына сәйкес жақсы жұмыс күйінде екеніне көз жеткізіңіз.

- Желдеткішті жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. Желдеткіш моторына судың енуі электр соққысы қаупін арттырады.

- Желдеткіш моторы жұмыс істеп тұрған кезде оны артық жүктемеңіз. Желдеткіш аралық жұмыс режиміне арналған.

- Басқа жұмыс аймағына көшпес бұрын желдеткіш моторының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

- Тазалау, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу алдында үнемі үрлегішті желіден ажыратыңыз.

- Желдеткішті тек күндізгі уақытта немесе жақсы жасанды жарықта пайдаланыңыз.

- Жаңбыр, найзағай, қатты жел, тұман кезінде, көрінім нашар болғанда немесе ылғалды, тайғақ беттерде үрлегішті пайдаланбаңыз.

- Ежелгішті тек жерде тұрған кезде пайдаланыңыз. Баспалдақ, таяныш баспалдақ, шатыр, ағаш, көлік немесе басқа да тұрақсыз беттерде тұрып пайдаланбаңыз.

- Еңістерде жұмыс істегенде тұрақты қалыпты сақтаңыз; қадам-қадаммен қозғалыңыз; тайып немесе теңгеріңізді жоғалтуыңыз мүмкін жерлерде жүгірмеңіз немесе жұмыс істемеңіз.

- Жапырақ үрлегішті пайдаланған кезде тайып қалмайтын, жабық табанды аяқ киім, ұзын шалбар және қорғаныс көзілдірігін киіңіз.

- Жұмысты бастамас бұрын ұзын шашыңызды қалпақ астына тығып немесе ауа кіретін саңылауларға ілініп қалмас үшін бекітіңіз. Бос киіммен немесе шалбар, шынжыр, галстук және ауа ағынына ілініп қалуы мүмкін басқа да бұйымдарды тағып жұмыс істемеңіз.

- Шашыңызды, киіміңізді және бөгде заттарды ауа кіреберіс саңылаулары мен шығару мундштугінен қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз. Құрал жұмыс істеп тұрған кезде ауа кіреберіс саңылауларын жаппаңыз.

- Өнімді тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалана отырып, уәкілетті сервис орталықтарында білікті мамандарға қызмет көрсетуге жіберіңіз.

ЕСКЕРТУ! Өнімнің конструкциясын өзгертпеңіз. Өндіруші мен жеткізуші мұндай өзгерістерден туындайтын кез келген салдарлар (соның ішінде жеке жарақат пен өнімге зиян) үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды. Конструкциясына енгізілген өзгерістер салдарынан желдеткіштің істен шығуы кепілдікпен жабықталмайды.

ЕСКЕРТУ! Өнімді өндіруші көрсеткен мақсатынан басқа мақсатта пайдалану қауіпсіз пайдалану шарттарын бұзу болып табылады және жеткізушінің кепілдік міндеттемелерін жояды. Өндіруші мен жеткізуші өнімді дұрыс пайдаланбаудан туындаған зиян үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды. Өнімнің дұрыс пайдаланбау салдарынан істен шығуы кепілдікпен қамтылмайды.

ЖҰМЫСЫНДАҒЫ АҚАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ КРИТЕРИЙЛЕРІ

ЕСКЕРТУ! Өнім жұмыс істеп тұрған кезде ерекше дыбыстар, қуат кабелінің зақымдануы немесе үрлегіштің корпусының механикалық зақымдануы байқалса, үрлегішті дереу өшіріп, ақауларды жою үшін уәкілетті сервис орталығына хабарласыңыз.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛДЕР	СВ 350Э
Код	E1608.005.00
Қуат, Вт	350
Ауа ағынының жылдамдығы, м³/сағ	117 / 187
Ауа ағысының жылдамдығы, м/с	33,5 / 53,6
Мотордың айналу жылдамдығы, айн/мин	9500 / 13000
Жылдамдық саны	2
Сыртқы кернеу және жиілік, В / Гц	230 / 50
Қуат кабелінің ұзындығы, м	0,4
Дыбыс деңгейі, дБ(А)	92
Жалпы өлшемдері, мм	890×145×160
Салмағы, кг	1,1


4. МАЗМҰНЫ

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. сорғысы | – 1 дана. |
| 2. негізгі шлангы | – 1 дана. |
| 3. Қосымша шланг | – 1 дана. |
| 4. өнім деректері парағы | – 1 дана. |

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қаптаманың мазмұны алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кепілдік жинақтың құрамындағы қосымша тұтынылатын керек-жарақтар мен көмекші құралдарға қолданылмайды.

5. ЖОБАЛАУ СИПАТТАМАСЫ



1-сурет

- 1 – қосымша құбыр
- 2 – құбыр қысқышы
- 3 – негізгі құбыр
- 4 – корпустағы шланг қысқышын босату түймешігі
- 5 – қосқыш
- 6 – қуат кабелі
- 7 – ауа кіріс саңылаулары

6. ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ


1. Желдеткіштің барлық бөлшектерін қаптамадан шығарып, оларды таза, кеңістікті аймаққа орналастырыңыз. Барлық бөлшектердің көрсетілген санында екеніне көз жеткізіңіз.

2. Жинауға және жұмысты бастамас бұрын ауыстырып қосқыштың «0» күйінде екеніне және үрлегіштің желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

3. Негізгі құбырды желдеткішке құбырды босату батырмасы ажыратылатын құбырдың сәйкес ойығына тура келетіндей орнатыңыз. Ажыратылатын құбырды желдеткішке «щелчок» естілгенше бекітіңіз (2-сурет). Құбырды босату батырмасы құбырдағы ойыққа кіріп, «щелчок» дыбыс шығаруы тиіс.

4. Қосалқы шлангты негізгі шлангқа орнатыңыз (2-сурет).

5. Шлангтар орнатылғаннан кейін оларды қолмен абайлап тартып, құлыптау механизмдерінің іске қосылғанына, шлангтардың ойнамағанына және өздігінен босап қалмайтынына көз жеткізіңіз. Шлангтар орнатылып, бекітілмеген жағдайда желдеткішті қоспаңыз.




2-сурет

АБАЙЛАҢЫЗ! Құрылғыны қосқанда сыртта қолдануға жарамды, техникалық қызмет көрсетілген ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Қосу алдында желдеткіш қосқышының «0» күйде екеніне, кабельдің толықтай оралмағанына және штепсель мен розетканың құрғақ жерде екеніне көз жеткізіңіз.

4. Қосымша ұзартқыш кабель арқылы үрлегіштің қуат кабелін желіге қосыңыз.

Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде электр желісінен ажырап қалмауы үшін соңғының тұтқасындағы ұзартқыш кабель қысқышын пайдаланыңыз (3-сурет).



3-сурет

Жұмыс аймағын тексеріңіз. Ауа ағынымен ұшып кетіп, машинаға немесе оператор мен жанындағы адамдарға зиян келтіруі мүмкін тастарды, шыны, сым, металл заттарды, ірі бұтақтарды, ылғалды ауыр қалдықтарды және басқа да заттарды алып тастаңыз.

7. ПАЙДАЛАНУ

Желдеткиш екі жұмыс режимімен жабдықталған. Желдеткишті қосу үшін 5-ажыратқышты (1-сурет) таңдалған режимге сәйкес «1» немесе «2» позициясына орналастырыңыз (4-сурет). Желдеткишті өшіру үшін ажыратқышты «0» позициясына орналастырыңыз (4-сурет).



4-сурет

Қосқанға дейін шлангтардың дұрыс орнатылып, бекітілгеніне, ауа кіреберіс саңылауларының бітелмегеніне және кабель мен ұзартқыш сымның сопло алдында немесе жұмыс аймағында болмауына көз жеткізіңіз.

Қосқан кезде үрлегішті екі қолмен немесе стандартты тұтқаны бір қолмен ұстап, құрылғыны толық бақылауда ұстаңыз. Мұндатқышты өзіңізге, басқа адамдарға, жануарларға, терезелерге, көліктерге немесе сынғыш заттарға бағыттамаңыз.

Егер жұмыс аймағы қабырғаларға, жол жиегіне, автокөліктерге, шыны беттеріне немесе қоқыс шашырауы мүмкін басқа заттарға жақын болса, жұмысты төмен қуат баптауынан бастаңыз.

Пайдалану нұсқаулығы

1. Желдету түтігін жерге шамамен 45° бұрыш жасап ұстап, оны жер бетінен шамамен 5–10 см биіктікте алға-артқа жылжытыңыз.

2. Егер ауа ағыны тым күшті болса, қосқышты «1» позициясына (4-сурет) қойып, қуатты төмендету режимін таңдаңыз және/немесе құрылғыны тазаланып жатқан беттің үстінен сәл жоғары көтеріңіз.

3. Құрылғыны пайдаланған кезде ауа кіреберіс тесіктерін бітемеңіз немесе соплоны жерге, қабырғаларға, жол жиегіне немесе қоқыс үйінділеріне баспаңыз. Егер өнімділік төмендесе, жұмыс шуы өзгерсе, күйіп кеткен иіс сезілсе немесе корпус тым қызып кетсе, үрлегішті өшіріп, желіден ажыратып, мотордың салқындауына мүмкіндік беріңіз.

4. 15 минут үздіксіз жұмыс істегеннен кейін қозғалтқыштың қызып кетуін болдырмау үшін 15 минут үзіліс жасаңыз.

5. Өсімдік қалдықтарын (шөп, жапырақтар және т.б.) тазалағанда құрғақ ауа райында жұмыс істеңіз.

6. Қалдықтарды жинау үшін оларды белгіленген (дайындалған) аймаққа үрлеңіз, содан кейін күрек немесе басқа құралмен бақша арбасына, сөмкеге және т.б. жинаңыз.

7. Желдеткішті отты, көмір жалынын, жанып жатқан материалдарды немесе цемент, гипс, тыңайтқыштар, химикаттар мен басқа да қауіпті заттардың шаңын үрлеу үшін пайдаланбаңыз.

8. Құрғақ, шаңды жағдайда жұмыс істегенде респиратор немесе қорғаныс маскасын киіңіз. Шаңды ортада жұмыс істегеннен кейін ауа кірістерін және құрылғының корпусын тазалаңыз.

8. ҚОЛДАУ

ЕСКЕРТУ! Кез келген техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын үрлегіштің желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Өр қолданудан кейін корпусы, шлангтарды, соплоны, ауа кіреберіс саңылауларын және ауа шығыс аймағын шаңнан, шөптен, жапырақтардан және басқа да қалдықтардан тазалаңыз.

Желдеткішті сумен жумаңыз, суға батырмаңыз, су ағынын бағыттамаңыз немесе жоғары қысымды тазалағышты пайдаланбаңыз. Корпусқа судың өнуі электр соққысына және құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Тазалау немесе бітелісті жою алдында үрлегішті өшіріп, ротордың толық тоқтағанын күтіп, құрылғыны желіден ажыратыңыз.

Қорғағыштың, шлангтардың, шланг қысқыштарының, қосқыштың, қуат кабелінің, штепсельдік ұяшығының және ұзартқыш сымның күйін үнемі тексеріп отырыңыз. Егер қорғағышта жарықтар, сынықтар, қызып кету белгілері, деформация, кабельдің зақымдануы немесе шамадан тыс діріл байқалса, құрылғыны уәкілетті сервис орталығында тексертіп алмағанша пайдаланбаңыз.

Сопла корпусын өзіңіз бөлшектемеңіз және роторға қол жеткізуге тырыспаңыз. Корпусты бөлшектеуді қажет ететін кез келген жұмыс тек уәкілетті сервис орталығында ғана орындалуы тиіс.

9. МҮМКІН АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТҮЗЕТУ ӘДІСТЕРІ

2-кесте

Ақау	Мүмкін себебі	Жөндеу шаралары
Өнімділіктің төмендігі.	1. Құбыр толық енгізілмеген. 2. Желдету тесіктері қалдықтармен бітелген.	1.Құбырды жылдам босату құлпы орнына түскенше толық енгізіңіз. 2.Вентиляциялық тесіктерді тазалаңыз.
Электр қозғалтқышы іске қосылмайды.	1. Желілік кернеу жоқ. 2. Удлинитель ақаулы. 3. Қосқыш ақаулы. 4. Электр қозғалтқышы ақаулы.	1. Тұтыну желісінде кернеу бар-жоғын тексеріңіз. 2. Удлинительді ауыстырыңыз. 3. Қосқышты тексеру үшін сервис орталығына хабарласыңыз. 4. Электр қозғалтқышын тексеру үшін сервис орталығына хабарласыңыз.
Мотор қызып кетті, корпусы өте ыстық	Ауа кіретін тесіктер бітелген; үздіксіз жұмыс; құбыр бітелген; шамадан тыс жүктеме.	Құрылғыны өшіріп, розеткадан ажыратып, ауа кіреберістері мен құбырларды тазалап, мотордың салқындауына мүмкіндік беріңіз. 15 минут қосу/15 минут өшіру циклын сақтаңыз.
Желдеткіш қатты дірілдейді немесе оғаш дыбыс пайда болды.	Құрылғыға бөтен зат түскен; ротор зақымдалған; корпус зақымдалған; шланг қосылыстары бос.	Құрылғыны дереу өшіріп, розеткадан ажыратып, шлангтерді тексеріңіз. Егер шу немесе діріл жалғаса берсе, сервис орталығына хабарласыңыз.
Жанған иіс, ұшқын шығуы немесе түтін байқалады.	Қозғалтқыштың қызып кетуі; электр қозғалтқышының зақымдануы; қосқыш немесе кабельдегі ақау.	Құрылғыны дереу өшіріп, желіден ажыратыңыз. Құрылғыны пайдаланбаңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Кабель немесе ұзартқыш сым зақымдалған.	Механикалық зақымдану; иілу; қызып кету; бақша техникасымен үстінен өту.	Қуат өшірілмейінше зақымдалған жерге қол тигізбеңіз. Өнімді желіден ажыратыңыз. Удлинительді ауыстырыңыз немесе өнімнің кабелін ауыстыру үшін сервис орталығына хабарласыңыз.
Шланг жұмыс кезінде босап қалады.	Шланг орнына «щелчок» естілгенше бекітілмеген; құлыптау механизмі зақымдалған; құлыптау механизміндегі саңылау лас.	Құрылғыны желіден ажыратыңыз, қосылу нүктесін тазалап, шлангты орнына «щелчок» естілгенше бекітіңіз. Құлыптау механизмі зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.

10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Тасымалдау

Өнім өндірушінің қаптамасында барлық түрдегі жабық көлік құралдарымен тасымалдануы мүмкін, ауа температурасы -50°C -ден $+50^{\circ}\text{C}$ -қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-ға дейін (25°C температурада) болғанда, тиісті тасымалдау түріне қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес.

Сақтау

Өнімді өндірушінің қаптамасында жылы, желдетілетін бөлмеде $+5$ -тен $+40^{\circ}\text{C}$ -қа дейінгі температурада және $+25^{\circ}\text{C}$ температурада салыстырмалы ылғалдылығы 80%-ға дейінгі жағдайда сақтау керек.

11. ЖИЫНТЫҚТАУ

Өнімді немесе оның құрамдас бөліктерін тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді электрлік және электрондық жабдықтарды жоюға қатысты қолданыстағы нормативтік актілерге сәйкес жойыңыз.

12. ПАЙДАЛАНУ МЕРЗІМІ

Бұл өнім тұрмыстық техникаға жатады. Оның қызмет ету мерзімі 5 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ/ДЕКЛАРАЦИЯ МӘЛІМЕТТЕРІ МЕН ӨНДІРІС КҮНІ

Өндіруші, импорттаушы және уәкілетті өкіл туралы мәліметтер мен сертификатқа қатысты ақпарат Өнімнің техникалық сипаттама парағының 1-қосымшасында көрсетілген.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕР

Өнімге кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған күннен бастап 24 айды құрайды.

Өнімнің және оның құрамдас бөліктерінің қызмет ету мерзімі өндіруші тарапынан анықталып, Өнімнің техникалық сипаттамасында көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардан туындаған ақауларды тегін жоюды талап етуге құқылы. Ақау анықталған жағдайда өнімді жөндеу және тексеру тек elitech.ru сайтындағы ағымдағы тізімде көрсетілген уәкілетті сервис орталықтарында жүргізіледі.

Кепілдік жөндеулер сатып алу растауы мен кепілдік куәлігін көрсеткен жағдайда жүргізіледі; олар болмаған жағдайда кепілдік мерзімі өндірілген күннен бастап есептеледі.

Кепілдік аясында ауыстырылған бөлшектер жөндеу орталығының меншігіне өтеді.

Кепілдік төмендегі жағдайларда пайда болған ақауларға қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін орындамау, сондай-ақ өнімнің сәйкестендіру тақтасының және/немесе сериялық нөмірінің болмауы, ішінара болмауы немесе зақымдануы жағдайында;
- өнімде ақау белгілері (артық шу, діріл, шамадан тыс қызу, айналудың теңсіздігі, қуаттың жоғалуы, жылдамдықтың төмендеуі, қатты ұшқын шығу, күйген иіс немесе қалыптан тыс шығатын түтін) байқалған кезде оны пайдалану;
- механикалық зақымдану (сызаттар, сынықтар, шұңқырлар, деформациялар және т.б.);
- коррозиялық ортаға, жоғары температураға немесе басқа сыртқы факторларға ұшырау салдарынан металл бөлшектердің коррозиясына әкелетін зақымдану;
- өнімге қатты ішкі немесе сыртқы ластанудың, бөтен заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың енуінің, желдету арналарының (ойықтарының) және май өткелдерінің бітелуінің, сондай-ақ қызып кету, дұрыс сақталмау немесе дұрыс техникалық қызмет көрсетілмеу салдарынан туындаған зақымдану;
- подшипник, үйкеліс және беріліс бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы;

- жұмыс сағаттарын есептегішке қол сұғу немесе оның зақымдануы;
- артық жүктеме немесе дұрыс емес пайдалану. Өнімнің артық жүктемесінің айқын белгілеріне (бірақ олармен шектелмей): түстің өзгеруі, ротор мен статор сияқты жұптасатын немесе кезектес компоненттердің бір мезгілде істен шығуы, редуктордың беріліс қорабының берілісі мен арматурасының істен шығуы жатады, трансформатордың бастапқы орамасы, жоғары температура салдарынан бөлшектердің деформациясы немесе балқуы, сондай-ақ өнімнің жинақтары немесе электр қозғалтқышының сымдары, сондай-ақ осы өнімге арналған техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген параметрлерге сәйкес келмейтін желі параметрлері салдарынан зақымдануы;
- алмастырылатын бөлшектердің істен шығуы (жұлдызшалар, тізбектер, жетек таяқшалары, соплалар, дискілер, шөп шабатын машиналар мен триммерлерге арналған пышақтар, балық аулау жібі мен триммер бастары, қорғаныш қалқандары, аккумуляторлар, тұтандырғыш шамдары, жанармай және ауа сүзгілері, белдіктер, аралар, шестернялар, конустық ұстағыштар, дәнекерлеу соплалары, шлангтар, жоғары қысымды жуғыш қондырғыларына арналған бүрку пистолеттері мен соплалар, кернеу беру және бекіту бөлшектері (болты, гайкалар, фланецтер), ауа сүзгілері және т.б.), сондай-ақ осы сияқты тозу мен бұзылу түрлерінен туындайтын өнім ақаулары;
- жанармай қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды орындамау поршень жинағының істен шығуына әкеледі (поршень сақинасының ілініп қалуы және/немесе цилиндр мен поршень бетінің ішкі бетінде сызаттар мен сырмалар болуы, немесе қосқыш білік пен поршень штыры мойынтіректерінің сынуы немесе ерігені);
- компрессорлар мен 4 тактылы қозғалтқыштардың картерінде майдың жеткіліксіз болуы немесе дұрыс емес май түрін қолдану (май деңгейі сенсоры орнатылған жерлерде де қозғалтқыш білігі мен шатун білігінде сызаттар мен шұңқырлардың пайда болуы);
- тұтынылатын және тез тозатын бөлшектердің, алмастырылатын компоненттер мен аксессуарлардың істен шығуы (стартерлер, беріліс тісті берілістер, жетек роликтері, жетек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, май тығыздағыштары, тежегіш белдіктер, қорғаныс қақпақтары, тұтану электродтары, термопаралар, муфталар, майлау материалдары, көмір щеткалары, жетек шестернялары, дәнекерлеу факелдері (соплалар, ұштары және бағыттаушы арналар), барабандар, жоғары қысымды жуғыш клапандары және т.б.), сондай-ақ осы тозу түрлерінен туындайтын кез келген өнім ақаулары;
- бекітіштердің тістеріне, тығыздағыштарға, қорғаныс жапсырмаларына және т.б. зақым келтіретін бұрмалаулар.

Кепілдік мыналарға қолданылмайды:

- Өзгерістер немесе толықтырулар енгізілген өнімдерге;
- Тұрмыстық мақсаттағы өнімдерді кәсіпкерлік, кәсіби немесе өнеркәсіптік мақсатта пайдалану (пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгендей);
- Өнімді алдын алу және жоспарлы техникалық қызмет көрсету (майлау, шаю, тазалау, реттеу және т.б.);
- Түпнұсқа емес аксессуарлар, қосымша заттар немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланудан туындаған өнім ақаулары.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____
 Моделі: _____
 Модель артикулі: _____
 Шығарылған күні: _____
 Сериялық нөмірі: _____
 Сату күні: _____

Сауда ұйымының мері:

Мен кепілдік қызмет көрсету шарттарын оқыдым.
 Өнімнің сыртқы түріне немесе жеткізілім жинағына шағымым жоқ.

_____ (Сатып алушының қолы)

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
 (қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мері

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
 (қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мері

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
 (қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мері





8 800 100 51 57

**Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru**

8 800 100 51 57

**Сервисный центрНомер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Уся додаткова інформація аб товари і сервісних
центри на сайце
elitech.ru**

8 800 100 51 57

**Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының қыз-
мет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru**